



ЗЯРНЯТКА 12

Сядзе на троне славы сваёй і аддзеліць адных ад другіх

Мц 25, 31-46

Езус сказаў сваім вучням: Калі ж прыйдзе Сын Чалавечы ў славе сваёй і ўсе Анёлы з Ім, тады сядзе на троне славы сваёй. І сабраныя будуць перад Ім усе народы, і аддзеліць адных ад другіх, як пастух аддзяляе авечак ад казлоў. І паставіць авечак праваруч, а казлоў — леваруч.

Тады скажа Валадар тым, хто праваруч Яго: Прыйдзіце, благаслаўлёныя Айца Майго, прыміце ў спадчыну Валадарства, падрыхтаванае вам ад стварэння свету.

Бо Я быў галодны, і вы далі Мне есці; прагнуў, і вы напілі Мяне; быў падарожным, і вы прынялі Мяне; быў голы, і вы апранулі Мяне; быў хворы, і вы адведлі Мяне; быў у вязніцы, і вы прыйшлі да Мяне.

Тады адкажуць Яму справядлівыя: Пане, калі мы бачылі Цябе галодным і накармілі, ці сасмяглым і напілі? Калі мы бачылі Цябе падарожным і прынялі, ці голым і апранулі? Калі мы бачылі Цябе хворым ці ў вязніцы і прыйшлі да Цябе?

І Валадар скажа ім у адказ: Сапраўды кажу вам: тое, што вы зрабілі аднаму з гэтых братоў Маіх меншых, вы Мне зрабілі.

Тады скажа і тым, хто леваруч Яго: Ідзіце ад Мяне, праклятыя, у агонь вечны, падрыхтаваны д'яблу і анёлам ягоным.

Бо Я быў галодны, і вы не далі Мне есці; прагнуў, і вы не напілі Мяне; быў падарожным, і вы не прынялі Мяне; быў голы, і вы не апранулі Мяне; быў хворы і ў вязніцы, і вы не адведлі Мяне.

Тады і яны адкажуць Яму, кажучы: Пане, калі мы бачылі Цябе галодным ці сасмяглым, ці падарожным, ці голым, ці хворым, ці ў вязніцы, і не ўслужылі Табе?

Тады скажа ім у адказ: Сапраўды кажу вам: Чаго вы не зрабілі аднаму з гэтых меншых, таго не зрабілі Мне. І гэтыя адыдуць на вечнае пакаранне, а справядлівыя — да вечнага жыцця.



Гэта слова Пана.

ПАН — ПАСТЫР ДОБРЫ, НІЧОГА МНЕ НЕ ТРЭБА.


Учынкі міласэрнасці
для цела бліжняга



1. **Накарміць**




2.
сасмаглых



3. **Адзець**



4.
у дом падарожных



6. **вязняў**



5. **Адведваць**



7. **памерлых**

Учынкі міласэрнасці
для душы бліжняга



3.
хто сумняваецца



2.
Вучыць тых,



1. **грэшнікаў**



4. **Суцяшаць**



6. **Дараваць**
крыўду



5. **Зносіць цярпліва**



7. **Маліцца за**

і памерлых

Успомні з дапамогаю дарослых, якія ёсць учынкі міласэрнасці? Устаў прапушчаныя словы.

Калі будзем спаўняць гэтыя ўчынкі, напэўна, будзем у небе разам з Ёзусам! А ты зрабіў што-небудзь? Памаліся цяпер да Ёзуса, за тых, хто не жадае быць міласэрным і падобным да Яго.

